

Запрашаем наведальцаў

15 лютага 2025 г.

Дзень працоўнага выхавання і  
прафесійнай арыентацыі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Конкурс малюнкаў "Мая будучая прафесія"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў "Выбіраем прафесію"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Сталярчук Ж.А.
Адкрыты мікрафон "Мае бацькі працуюць..."	10.50 - 11.35	Кабінет №9	Насытка С.У.
Кіналекторый "Куды пайсці вучыцца"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
Удзел у піянерскім патрыятычным фестывалі "Агеньчык запрашае сяброў!>	09.00 - 12.00	г.Тружаны	Грыгор'ева В.В.
<b>5 - 8 класы</b>			
Конкурс малюнкаў "Мая будучая прафесія"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Сталярчук Ж.А.
Адкрыты мікрафон "Мае бацькі працуюць..."	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Насытка С.У.
Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў "Выбіраем прафесію"	10.50 - 11.35	Кабінет №9	Баран І.Ф.
Інтэрактыўная віктарына "Пазнаём Брэстчыну разам"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
Удзел у піянерскім патрыятычным фестывалі "Агеньчык запрашае сяброў!>	09.00 - 12.00	г.Тружаны	Грыгор'ева В.В.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў "Выбіраем прафесію"	10.50 - 11.35	Кабінет №9	Баран І.Ф.
Інтэрактыўная віктарына "Пазнаём Брэстчыну разам"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Скобля Ю.М.
Удзел у піянерскім патрыятычным фестывалі "Агеньчык запрашае сяброў!>	09.00 - 12.00	г.Тружаны	Грыгор'ева В.В.